



СЕМІНАРЫ

Выхаваўчая работа ў інтэрнатах

Рэспубліканскі семінар-практыкум "Сучасныя падыходы да арганізацыі выхаваўчай работы ва ўмовах інтэрната" адкрыўся 17 сакавіка ў актавай зале ліцэя БДУ.

У адкрыцці форуму ўдзельнічалі міністр адукацыі Беларусі А.М. Радзькоў і яго намесніца Т.М. Кавалёва, на-

створаны метадычны цэнтр і псіхалагічная служба.

Падчас працы семінара ўдзельнікі азнаёміліся з арганізацыяй выхаваўчай работы ў навучальных установах, аглядзелі выставу навукова-метадычнай літаратуры па праблемах ідэйна-выхаваўчай работы ў інтэрнатах. Праца-

№ 6, псіхалагічная гасцёўня, літаратурна-музычная гасцёўня, студэнцкі гурток кроення і дызайну вопраткі.

Культурную праграму для ўдзельнікаў семінара арганізавалі творчыя калектывы БДУ. Гледачы цёпла прынялі танцы шоу-балета "Глорыя" і студыі эстраднага танца



чальнік аддзела па сувязях з грамадскасцю Адміністрацыі прэзідэнта У.Ф. Холад, намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама М.А. Пятрушын, начальнік Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама М.С. Ціцяноў, рэктар БДУ В.І. Стражаў, прарэктары, начальнікі аддзелаў па выхаваўчай рабоце з моладдзю і інш. Усяго былі прадстаўлены 34 ВНУ нашай краіны. Семінар праводзіўся на базе БДУ, БНТУ, Мінскага ПТВ № 52 будаўнікоў імя М. Жыжэля, Мінскага прафесійна-тэхнічнага каледжа швейнай вытворчасці, установы адукацыі "Мінскі дзяржаўны гандлёвы каледж".

У нашай краіне кожны чацвёрты малады чалавек, які атрымлівае прафесійную адукацыю, жыве ў інтэрнаце. І такіх маладых людзей у Беларусі больш за 230 тысяч.

Студэнцкі гарадок БДУ абраны базай для семінара з нагоды таго, што тут эфектыўна працуе сістэма выхаваўчай работы з моладдзю, развітае студэнцкае самакіраванне,

вала і выстава-вернісаж творчай майстэрні-студыі выяўленчага мастацтва студгарадка БДУ: тут можна было ўбачыць карціны студэнтаў нашага ўніверсітэта Ганны Шастак, Настассі Кухарэнка, Веры Казлоўскай і інш. Паглядзець на рыцарскія касцюмы і даспехі, стаць сведкам рыцарскіх баталій можна было на экспазіцыі, прадстаўленай гістарычным клубам "Kalumny". Клуб дзейнічае на базе ўніверсітэцкага інтэрната № 1, яго члены пераважна студэнты гістарычнага факультэта БДУ.

У другой палове дня ўдзельнікі семінара былі запрошаны ў інтэрнат № 6 дзеля азнаямлення з яго інфраструктурай і работай студэнцкага самакіравання студгарадка. Былі прадстаўлены грамадская інфармацыйная служба студэнцкага гарадка БДУ, Каардынацыйны савет і Савет па прафілактыцы парашэнняў Прыяў унутранага распарадку ў інтэрнатах БДУ, студэнцкі савет інтэрната

"Non Stop", захапіліся фокусамі Алега Вусава, спевамі фальклорнага ансамбля "Тутэйшая шляхта" і народнага ансамбля танца "Крыжачок" і інш.

18 сакавіка на базе інтэрнатаў № 6, 7, 8 БДУ працавала 6 секцый семінара, на якіх разглядаліся пытанні арганізацыі студэнцкага самакіравання, адпачынку, ідэйна-выхаваўчай работы, падтрымкі здаровага ладу жыцця, прафілактыкі правапарушэнняў.

Вынікі работы семінара былі падведзены падчас "круглага стала" пад кіраўніцтвам Т.М. Кавалёвай. Метады арганізацыі выхаваўчай работы ў студгарадку БДУ былі рэкамендаваны іншым ВНУ рэспублікі. Афіцыйныя вынікі работы семінара рыхтуюцца Міністэрствам адукацыі.

Сняжана ЛІСОЎСКАЯ
Фотаздымкі
Генадзя КРАСКОЎСКАГА



ПАДЗЕЙ

Прайшоў Рэспубліканскі савет рэктараў ВНУ

У пасяджэнні Рэспубліканскага савета рэктараў ВНУ 19 сакавіка прыняў удзел прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка. Выступаючы на пасяджэнні, прэзідэнт зазначыў, што Рэспубліканскі савет рэктараў ВНУ павінен стаць вельмі ўплывовай, аўтарытэтнай структурай. Савет быў створаны Указам прэзідэнта ад 8 лютага 2001 г. для выпрацоўкі рэкамендацый па пытаннях вышэйшай адукацыі, удасканалвання навучна-выхаваўчага працэсу, развіцця навукі і паляпшэння матэрыяльна-тэхнічнай базы вышэй-

шай школы. Цяпер яго ўзначальвае рэктар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта доктар эканамічных навук, прафесар Уладзімір Шымаў.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларускія ВНУ ўваходзяць у вельмі адказны перыяд свайго развіцця, адзначна рыса якога — істотныя змены ў сістэме вышэйшай адукацыі, мадэрнізацыя навучнага і выхаваўчага працэсу. Прэзідэнт падкрэсліў, што беларуская вышэйшая школа ўшчыльную наблізілася да пераходу на дзвюхсту-

пенную мадэль вышэйшай адукацыі. У сувязі з гэтым А. Лукашэнка цікавіла, наколькі змяняцца змест і якасць падрыхтоўкі спецыялістаў, як будзе ўлічвацца спецыфіка розных галінаў, напрыклад медыцыны і тэхнікі.

Асобна кіраўнік дзяржавы спыніўся на пытанні падрыхтоўкі падручнікаў па гуманітарных прадметах для ВНУ, на якасным узроўні падрыхтоўкі ў дзяржаўных і не-дзяржаўных ВНУ.

Паводле інфармацыі БЕЛТА



Аператрад прыйшоў на дапамогу

Студгарадок БДУ нярэдка параўноўваюць з сапраўдным горадам: настолькі развітая і самадастатковая яго інфраструктура. Уражае і колькасць насельніцтва студгарадка (а на сённяшні дзень гэта 5642 чалавекі), і значнасць тэрыторыі, якую ён займае. Дзеля спакойнага і камфортнага жыцця ўсіх жыхароў існуюць і дзейнічаюць органы мясцовага самакіравання, газета "Студенческий городок" і нават свае ўласныя органы аховы парадку: Студэнцкая служба бяспекі (ССБ) і аператыўныя атрады.

Такі сур'ёзны падыход да ўмоваў бяспекі ў інтэрнатах БДУ невыпадковы. Безумоўна, ад надзвычайных сітуацый не застрахованы ніхто, але, як паказвае практыка, добра скаардынаваныя і, галоўнае, своєчасовыя дзеянні аперат-



рада могуць засцерагчы ад з'яўлення нестандартных сітуацый альбо аператыўна ліквідаваць іх наступствы.

11 сакавіка 2004 года жыхарам інтэрната № 10

па вуліцы Курчатава, 8, дзе пражываюць студэнты і аспіранты факультэтаў журналістыкі, біялогіі, радыёфізікі і электронікі, давялося ўпэўніцца ў неабходнасці існавання аператрада, у п'янінцы і наладжанасці яго працы.

Увечары а 21 гадзіне прарала святло ў блоках інтэрната. Вячэрні камендант Андрэй Друк выклікаў аварыйна-тэхнічную службу ўніверсітэта, якая ў хуткім часе прыбыла на месца здарэння і прыступіла да ліквідацыі няспраўнасці. Падчас працы АТС з-за кароткага замыкання загарэлася электрашчытавая, што знаходзіцца ў цокальным паверсе інтэрната. За межы электрашчытавой узгаранне не выйшла. Адначасова пачалася эвакуацыя жыхароў інтэрната, якая скончылася да прыбыцця службы МНС. Супрацоўнікі аварыйна-выратавальнай службы разам з членамі ССБ і аператрадам эвакуіравалі 37 чалавек, астатнія жыхары пакінулі памяшканне самастойна. Члены аператрада і ССБ значна дапамаглі выратавальнікам з МНС: падчас моцнага задымлення яны абышлі ўсе паверхі інтэрната, каб выявіць неэвакуіраваных жыхароў і дапамагчы ім. Па высновах камісіі, створанай рэктарам БДУ, прычынай пажару стала высокае пераходнае супраціўленне ў месцы злучэння токавадучых частак уводнай прылады, што прывяло да кароткага замыкання.

Сярод удзельнікаў ліквідацыі пажару, якія найбольш вылучыліся, трэба назваць імёны членаў аператрада Юрыя Безукойца, Юрыя Волаха, Армэна Егіяна, Дзмітрыя Лявончыка, Міхаіла Лыскаўца, Паўла Мазурэнкі, Юрыя Малняровіча, Аляксандра Мігаса, Аляксандра Сарокі і асабліва камандзіра аператрада — Сяргея

Яўгена Антоненка, Сяргея Гарлінска, Ілля Жэбрак і Сяргея Шаўчэнка, Дзмітрыя Бабкоў, Яўгена Навумава. Вылучыўся таксама студэнт Дзмітрый Змітровіч. Асабліва падзяка адрасуецца вячэрняму каменданту інтэрната Андрэю Друку, студэнта 5 курса факультэта радыёфізікі і электронікі, і камандзіру ССБ Аляксандру Малевічу, студэнта 5 курса факультэта радыёфізікі і электронікі.

Рэктар БДУ В.І. Стражаў направиў бацькам вышэйназваных студэнтаў лісты з падзякай за выхаванне муж-

ных і смелых сыноў. Акрамя таго, усе гэтыя студэнты атрымалі грашовыя ўзнагароды.

Зараз у інтэрнаце супрацоўнікі падраднай арганізацыі "Белэнерганадака" ўдзельнічаюць у аднаўленчых работах. Акрамя таго, вядзецца комплекс электрамонтажных і пусканаладчых работ па павелічэнні надзейнасці электразабеспячэння, электраасвятлення. На гэты час жыхарам інтэрната было прапанавана размясціцца ў іншых інтэрнатах БДУ, пажыць некаторы час у сяброў, сваякоў ці паехаць дадому. Замежныя студэнты былі расселены па іншых інтэрнатах. Плануецца, што ўжо 25 сакавіка пасля вымушаных канікул жыхары "дзiesiąткі" вернуцца ў родны інтэрнат.

Сняжана ЛІСОЎСКАЯ

Студэнцкая служба бяспекі

Студэнцкая служба бяспекі была створана 2 мая 1999 г. Ідэйным натхніцелем быў старшыня Студэнцкага саюза БДУ Аляксей Багамазаў (цяпер намеснік начальніка ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю), а першым камандзірам — Уладзімір Ляхавец. Традыцыйна камандзір ССБ выбіраецца з ліку саміх членаў ССБ і ўзгадняецца сумесна камітэтам маладзёжных арганізацый БДУ і начальнікам службы аховы і бяспекі. Сёння камандзірам ССБ з'яўляецца Аляксандр Малевіч. Дарэчы, гэту адказную пасаду Аляксандр займае ўжо на працягу трох гадоў, што сведчыць: са сваімі абавязкамі ён спраўляецца выдатна. Мэта дзейнасці ССБ — падтрыманне правапарадку ў маштабах студгарадка БДУ, падтрыманне ўмоваў бяспекі падчас культурна-масавых мерапрыемстваў з удзелам студэнтаў, інфармаванне адміністрацыі аб выпадках парушэння правапарадку. Таксама члены ССБ маюць права ўносіць свае прапановы па пытаннях арганізацыі прапускной сістэмы ў інтэрнатах БДУ і работы аператрадаў.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Кабінет україністыкі



Адкрыццё кабінета ўкраінскай філалогіі, прымеркаванае да 190-годдзя з дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі, адбылося 10 сакавіка. У цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Украіны ў Беларусі Пётр Шапавал, рэктар нашага ўніверсітэта Васіль Стражаў, які з'яўляецца таксама старшынёй таварыства дружбы "Беларусь — Украіна". У сваёй прамове на адкрыцці кабінета ўкраінскі пасол выказаў надзею, што навучальная літаратура, аўдыё- і відэатэхніка, перададзеныя ў падарунак філалагічнаму факультэту, дапамогуць студэнтам у вывучэнні ўкраіністыкі.

Украінскую мову вывучаюць на філфаку ўжо больш за 7 гадоў: першы выпуск студэнтаў-ўкраіністаў адбыўся ў 2001 г. Сёння тут навучаюцца 14 студэнтаў, дзейнічае аспірантура. Выпускнікі ўкраінскага аддзялення знайшлі прымяненне сваім навыкам у ВНУ краіны, школах, рэдакцыях і выдавецтвах, у Гандлёва-прамысловай палатцы, на мытні.

Філалагічны факультэт БДУ падтрымлівае і актыўна развівае сувязі з Кіеўскім, Львоўскім, Нежынскім універсітэтамі. Студэнты, якія вывучаюць украінскую мову і літаратуру, маюць магчымасць праходзіць практыку ва Украіне.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ
Фотаздымак Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Шведскі тыдзень

Шведскі тыдзень адбыўся 22—25 сакавіка на факультэце міжнародных адносін БДУ. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі мінскі офіс пасольства Швецыі ў Маскве і Ганаровае консульства Швецыі ў нашай сталіцы.

У рамках тыдня адбыліся англамоўныя прэзентацыі, прысвечаныя шведскай музыцы, архітэктуры, модзе. Адбылося знаёмства студэнтаў з эканамічнымі дасягненнямі гэтай скандынаўскай краіны, а таксама праектамі па аказанні дапамогі Беларусі. З лекцыямі выступілі шведы, якія працуюць у Мінску ў сферы адукацыі і гуманітарнай дзейнасці.

Шведскі тыдзень праводзіцца ў Беларусі ўжо другі раз. Ён адрасуецца найперш студэнтам, якія вывучаюць шведскую мову ў БДУ, Еўрапейскім гуманітарным універсітэце і Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце.

Паводле інфармацыі БЕЛТА

Беларускаму географічнаму таварыству — 50 гадоў

19 сакавіка 1954 г. з'явілася пастанова Вучонага савета Географічнага таварыства (ГТ) СССР аб арганізацыі Беларускага географічнага таварыства — філіяла ГТ СССР. У склад аргкамітэта і першага Вучонага савета ГТ БССР увайшлі акадэмік І.С. Лупіновіч (старшыня), дацэнт У.А. Навіцкі (вучоны сакратар), дацэнт В.А. Дзяменцёў (намеснік старшыні), дацэнт Ф.С. Марцінкевіч, дацэнт І.І. Трухан, прафесар А.Н. Папоў, Г.Т. Шэнберг. Упершыню беларускія географы атрымалі магчымасць аб'яднацца ў самастойнае навуковае таварыства. Варта, аднак, зазначыць, што да гэтага многія беларускія географы прымалі актыўны ўдзел у арганізацыйнай і навуковай дзейнасці Рускага географічнага таварыства за моманту яго ўтварэння: І.Д. Чэрскі, І.І. Ходзька, Б.І. Дыбоўскі, А.І. Б.А. Вількіцкія, В.В. Пранчышчаў, А.А. Смоліч і іншыя не проста ўваходзілі ў РГТ, але і атрымлі

валі высокія ўзнагароды за свае навуковыя працы.

Першыя гады дзейнасці ГТ БССР займалася арганізацыйнымі пытаннямі. Апрача географічнага таварыства сталі ўваходзіць геалагі, гідралагі, гісторыкі, этнографы і інш. У 1957 г. старшынёй аб'яднання стаў віцэ-прэзідэнт АН БССР акадэмік К.І. Лукашоў, пры якім пачалася структурная перабудова таварыства: узніклі секцыі фізічнай географіі (В.А. Дзяменцёў), эканамічнай географіі (Ф.С. Марцінкевіч), краязнаўства і турызму (В.А. Жучкевіч), фэналогіі (А.Я. Шкляр). Тады ж пачалася падрыхтоўка першага Атласа БССР, які выйшаў з друку ў 1958 г.

З 60-х гадоў актывізаваліся міжнародныя сувязі беларускіх географічнага таварыства з моманту яго ўтварэння: І.Д. Чэрскі, І.І. Ходзька, Б.І. Дыбоўскі, А.І. Вількіцкія, В.В. Пранчышчаў, А.А. Смоліч і іншыя не проста ўваходзілі ў РГТ, але і атрымлі

самастойнасць і пачаў называцца Географічным таварыствам БССР пры АН БССР. У 1964 г. пры арганізацыі ўзніклі аддзяленне этнаграфіі і фальклору, камісія па медыцынскай географіі. Вялікую папулярнасць атрымалі сходны таварыства, на якіх выступалі вядучыя навуковцы нашай краіны і замежжа, прадстаўнікі творчых саюзаў. З 1966—1967 г. ГТ БССР занялося абгрунтаваннем і стварэннем заказнікаў і запаведнікаў.

12 сакавіка 1975 г. на географічным факультэце БДУ адбыўся першы з'езд таварыства. На ім быў прыняты новы статут арганізацыі, абраны прэзідэнт — В.А. Жучкевіч. З таго часу пачалі праводзіцца штогадовыя канферэнцыі па выніках навуковых даследаванняў, зборнікі навуковых работ членаў ГТ БССР, прысвечаныя значным навуковым падзеям (з'ездам ГТ СССР, міжнародным географічным кангрэсам і інш.). Вучоны савет арганізацыі распачаў пра

цу па стварэнні навукова-даследчага інстытута географіі АН БССР.

Пасля III з'езда ГТ БССР з'явіліся новыя формы працы Вучонага савета: географічныя экспертызы асобных праектаў, новых выданняў манаграфій і падручнікаў і інш., практыкаваліся выязныя пасяджэнні Вучонага савета, тэматычныя семінары, сумесныя агульныя сходны ГТ БССР і іншых таварыстваў (пісьменнікаў, кінематографістаў, архітэктараў і інш.). Упершыню было прапанавана стварэнне Браслаўскага нацыянальнага парка, зроблена абгрунтаванне больш за 30 ахоўваемых прыродных аб'ектаў на тэрыторыі БССР.

У лістападзе 1983 г. на пасяджэнні Вучонага савета ГТ БССР адбылося абмеркаванне першага тома "Энцыклапедыі прыроды Беларусі". У склад рэдкалегіі гэтай энцыклапедыі увайшлі вядомыя географы В.А. Жучкевіч і В.П. Якушка, навуковымі кансультантамі былі В.С. Аношка, Б.М. Гурскі, Э.А. Ляўкоў, А.А. Хоміч, В.Р. Сінякова і інш.

Пры канцы 1991 г. згодна з распараджэннем Савета Міністраў Беларусі пачалася

праца па стварэнні "Схемы рацыянальнага прыродакарыстання Беларускага Паазер'я". У часовы творчы калектыў, які фактычна быў створаны і працаваў на базе Вучонага савета БГТ, увайшлі больш за 80 чалавек. Узначалі яго В.С. Аношка. Працуючы над гэтай задачай, географы даказалі і магчымасць стварэння НДІ географіі для вырашэння важных географічных задач, якія да гэтага вырашаліся спецыялістамі без географічнай адукацыі. З таго часу на базе БГТ пачалі выконвацца буйныя навуковыя праекты.

Больш увагі стала надавацца школьнай географіі. Упершыню сталі арганізоўвацца сумесныя семінары навукоўцаў, настаўнікаў географіі і вучняў па пытаннях краязнаўства, навуковых географічных даследаванняў вучняў і г.д. З ініцыятывы і пры ўдзеле Вучонага савета БГТ з 1991 г. адбываюцца школьныя географічныя алімпіяды рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўня.

У 1999 г. у Магілёве на базе МДУ імя А. Куляшова адбыўся VI з'езд БГТ. Праграма ўключала ў сябе ў тым ліку і навукова-метадычную канферэн-

цыю "Стан і шляхі ўдасканалення географічнай адукацыі ў Беларусі", выставы работ, навуковую экскурсію і інш. На 4 секцыях навуковай часткі з'езда было зроблена больш за 60 дакладаў, на навукова-метадычнай канферэнцыі прагучала 40 дакладаў, на 3 круглых сталах у дыскусіях прынялі ўдзел больш за 100 чалавек.

У апошнія гады БГТ правяло некалькі буйных міжнародных канферэнцый, прысвечаных юбілейным датам: 90-годдзю прафесара А.Х. Шкляра, 100-годдзю акадэміка І.С. Лупіновіча і акадэміка Г.І. Гарэцкага, 155-годдзю І.Д. Чэрскага, 200-годдзю І.І. Ходзькі, 110-годдзю прафесара А.А. Смоліча, 80-годдзю прафесара В.П. Якушка, 200-годдзю І.І. Дамейкі, 95-годдзю прафесара В.А. Дзяменцёва.

Сёлетні год стане годам падрыхтоўкі мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю географічнага факультэта БДУ і 50-годдзю Беларускага географічнага таварыства.

В.С. АНОШКА,
доктар географічных навук,
прафесар,
старшыня Беларускага
геаграфічнага таварыства

ВЕСТКИ З ФАКУЛЬТЭТАЎ

Багіня Феміда



Святкаванне Дня жанчын на юрфаку скончылася сёлетня толькі 9 сакавіка. Менавіта ў гэты дзень у клубе "Night Star" адбыўся конкурс "Багіня Феміда", дзе за высокае званне змагаліся дзяўчаты юрыдычнага факультэта БДУ і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Студэнты гэтых устаноў ужо некалькі гадоў жывуць пад адным дахам, ходзяць на лекцыі да адных выкладчыкаў, сядзяць за аднымі і тымі ж сталамі ў сталойцы. Таму і вырашылі студэнты правесці сумесную дыскусію ў гонар 8 сакавіка, а заадно і выбраць самую чароўную, прывабную, дасціпную і арыгінальную — словам, багіню.

У фінале конкурсу выйшлі чатыры ўдзельніцы: Марына Рамашкевіч і Кацярына Дружыніна прадстаўлялі юрыдычны факультэт БДУ, гонар Акадэміі абараняла Вольга Мацэль. А яшчэ адна ўдзельніца, Надзея Кузюкова, выявілася студэнткай педагагічнага ўніверсітэта.

Праграму вялі прафорг II курса юрфака

Уладзімір Краўчанка і прафорг I курса юрфака Вольга Бакаленка (ёй належала і сама ідэя конкурсу). У першым туры дзяўчаты прадставілі гледачам сваю візітоўку. Мужчынская частка аўдыторыі была літаральна загіпнатызаваная танцам Кацярыны. А з'яўленне на сцэне Марыны ў вопратцы сапраўднай жыхаркі Алімпіа ды яшчэ з метровым мечам у руках прымусіла здрыгануцца нават самых адважных.

У другім туры кемліваць, лагічнае мысленне, здольнасць да творчасці спатрэбіліся канкурсанткам для напісання бурымэ — верша паводле зададзеных рыфмаў (дыспазіцыя, эміграцыя, сітуацыя, арганізацыя). Самая арыгінальная, на думку журы, стала такая імправізацыя:

Вот такая сітуацыя...

В теле женском эмиграция.

Диспозиция — прострация,

Стройных ног организация.

У трэцім туры ўдзельніцам прапанавалі станчыць два танцы — вальс і рок-н-рол. Па выніках конкурсу аднолькавую колькасць балаў атрымалі дзве канкурсанткі — Кацярына і Надзея, на 1 бал ад іх адставала Марына.

Лёс апошняга конкурсу вырашалі гледачы: трэба было аддаць самай сімпатычнай прэтэндэнтцы сваю асабістую рэч (ці рэчы). Хто паспее сабраць "даніны" больш за іншых (пры гэтым абсалютна добраахвотна і за абмежаваны час), тая і багіня. Калі скончыўся вызначаны час, на сцэне ляжалі 4 гары рэчаў: перамяшаліся швэдры, боты, сумкі, мабільныя тэлефоны, паясы, бранзалеты — усё, што паспелі з сябе зняць гарачыя прыхільнікі канкурсантак. Змаганне паміж балельшчыкамі было вельмі сур'ёзным: у пераможцы аказалася толькі на 2 рэчы болей...

Багіняй Фемідай была прызнаная студэнтка II курса юрыдычнага факультэта спецыяльнасці "правазнаўства" Кацярына Дружыніна. Цяпер перад ёй стаіць пытанне выбару: з кім паехаць у падарожжа, бо прыз, які дастаўся ёй, — памятны дыплом і пуцёўка на экскурсійную паездку Віцебск—Полацк. Узнагароду ўручыла сакратар факультэцкага камітэта БРСМ Наталля Шышло. Астатнія ўдзельніцы атрымалі заахвочвальныя прызы.

Пазнаёміцца з фотаздымкамі з вечарыны можна ў фотагалерэі юрыдычнага факультэта (<http://law.bsu>).

І.І. КУЧЫНСКАЯ,
старшыня прафбюро
юрыдычнага факультэта

Конкурс прыгажосці — прыкмета вясны

"Міс ФДА — 2004" — вечар пад такой назвай прайшоў у сакавіку на факультэце даўняверсітэцкай адукацыі БДУ. Здольнасці і прыгажосць дзяўчат ацэньвала кампетэнтнае журы ў асобах дэкана факультэта В.М. Малафеева, намесніцы дэкана А.Я. Фядзюнькінай, начальніца псіхалагічнай службы студгарадка Р.П. Папка, загадчыцы інтэрната № 5 А.І. Шакурынай, выкладчыка ФДА У.В. Дабрыяна і слухача падрыхтоўчага аддзялення для замежных грамадзян Яна Яна.

За гонар назвацца "Міс факультэта" змагаліся 8 прэтэндэнтка. Сваю фантазію, здольнасці

ў мастацтве і кулінарнае майстэрства дзяўчаты прадэманстравалі ў конкурсах "Візітоўка", "Кулінарны конкурс", "Конкурс талентаў", "Музычная пародыя", "Вобраз сучаснай дзяўчыны".

Перамагла ў конкурсе Алена Шульга, званне "Віцэ-міс ФДА" атрымала Марына Ліцвінка. Былі названыя таксама "Міс Чароўнасць" (Марыя Лыхненка), "Міс Элегантнасць" (Іна Шыловіч).

М.М. ЕРМАШКЕВІЧ,
каардынатар выхавальнай работы ФДА
Фота Аляксандра ШАПКА



БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты —
БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР

25 сакавіка 2004 г.

Падпісана да друку 24.03.2004 г.

Ум. друк. арк. 1

Зак. 267. Тыраж 1000 экз.

Газета зарэгістравана
Дзяржаўным камітэтам
Рэспублікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №149
ад 28 чэрвеня 1996 года.

Распрацоўшчык лагатыпа і
дизайну газеты У.У. Васюк

Газета надрукавана
ў РУП "Выдавецкі цэнтр БДУ"
220030, г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6

Рэдактар Т.М. КАЗАК



Адрас рэдакцыі:
220050, Мінск,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 7,
паверх 4, пакой 411,
тэлефон 209-53-45,
e-mail: Gazeta@bsu.by

